

ранатку зь цёмных хмараў, нэрвова ламаючы *iголкі* бліскавіцаў, дый вырашыў сам паспрабаваць заняцца швівам, каб быць апранутым, што называецца, „з *iголачкі*“.

Іголка абшывае чалавека, і пялюшкі, і сарочку, якую вясельле заходзіць, шые *iголка* і саван таксама.

Дарэмна шукаць *iголку* ў стозе.

Як нітка за *iголкай*, ідзе за чалавекам вернасьць.

Як на *iголках* пачуваеца нецярпеньне.

Сасна сшывае лясную цішыню сваімі зялёнымі *iголкамі*.

Вожык увесе *у iголках*, як у маленъкіх дзідах, — імі бароніць сваю безаброннасць.

Калі дзяўчына і маладзіца прышывае гузік свайму нарачонаму ці суджаному — як бы прышывае яго да сябе.

Прырученая бліскавіца працы не баіцца.

Ідал

Уладзімер Арлоў

Ідалы — гэта каменныя, драўляныя або мэталёвыя выявы паганскіх багоў. Яны ж — стоды, балваны, куміры, ёлупы. *Ідалы*-стоды стаялі на капішчах і былі аб'ектам пакланеніня. Кожны зь іх увасабляў пэўнае божышча ды вымагаў ахвяраў. Найвядомейшы са старых беларускіх *ідалаў* — шклоўскі, добра знаёмы любому школьніку з падручніка гісторыі.

Энцыклапэдыі паведамляюць, што пасля прыніціця хрысціянства *ідалаў* прыстасоўвалі да патрэбаў новае рэлігіі, выбіваючы на іх крыжы. Пра тое, што *ідалы* спатрэбіліся і тады, калі бальшавікі пачалі вайну з рэлігіяй, энцыклапэдыі сарамліва маўчаць.

Большасць *ідалаў* таго часу паспяхова дажыла да нашых дзён. Галоўны *ідал* — лысы, з вусамі і невялікай бародкай — зазвычай стаіць на цэнтральным пляцы гораду ці мястэчка і паказвае рукою на гайню бяздомных сабак або на вінна-гарэлачную краму. Разы два на год *ідалу* прыносяць чырвоныя кветкі, якія, пэўна, мусяць нагадваць пра часы, калі ахвяры былі непараўнальная шчадрэйшыя ды вымяраліся мільёнамі чалавечых жыццяў.

Інтэрнэт

Віталь Цыганкоў

Інтэрнэт — слова ХХ стагодзьдзя? Само гэтае цверджанье выклікае лёгкі недавер. І сапраўды, пішучы пра гэтае слова, ня трэба корпаца ў этымаягічных, тлумачальных ды іншых слоўніках беларускай мовы. Упэўнена можна сказаць, што слова *Інтэрнэт* няма ў ніводным беларускім слоўніку.

Тэрмін „*Інтэрнэт*“ нарадзіўся ў выніку спалучэння ангельскіх словаў „International network“ — міжнародная сетка. Хоць сама лексема яшчэ не